

дэбют

дэбют

Наталья Пушкарова



...Па вясёлцы-тратуары,
Кроначь людзі ўсьлед за марай,
Нібы кропелькі дажджу!..

Нясьмела дождж прайшоў...

НАКЦЮРН

Першы сънег без цябе.
Срэбнай сон-павуцінай
Агарнула мой горад нечакана зіма.
Першы сон без цябе,
першы сум лебядзіны.
Першы крок ад цябе я зрабіла сама...

Лёгкай снежнай хадой
набліжаеца студзень,
Мае сылёзы вісяць на карнізах тваіх...
Толькі сънег, першы сънег
ў сэрца падаць мне
будзе
І съляды засыпаць,
што нас помняць дваіх.

* * *

На ясенях пастэльных
 Зывілі гракі арэлі,
 А потым на галінах
 Каля майго вакна
 Лілісія ў золак ціхі
 Журліваю жалейкай
 Сярэбраныя трэлі
 Сівога салаўя.
 Мне ж сънілася альтанка
 У жоўтым аксаміце,
 Дзе грэліся на лаўцы
 Два сумных вераб’і.
 Я села побач з імі,
 Спыталася:
 — Што съніце?
 Яны мне адказалі:
 — Съпеў салаўіны сънім...
 I ў памяць адляцелі,
 Як дзіўныя арэлі,
 На ясенях пастэльных,
 Каля майго вакна.
 Да я штоночы чую
 Вясновую жалейку, —
 Каханыня съпеватрэлі
 Сівога салаўя.

* * *

Ці то дождж прайшоў нясьмелы
 I пакінуў крэйды пах.
 Ці малюю фарбай белай,
 Вось – аблокі на руках.

Я іду – ідуць і думкі.
 Я бягу – яны бягуць.
 Назьбірала думак – клункі,
 Яны спаць мне не даюць.

Ці то дождж? Ці проста хмары?
 У вакно скрозь сон гляджу.
 Па вясёлцы-тратуары,
 Крохаць людзі ўсьлед за марай,
 Нібы крапелькі дажджу!

ВАРАЖБА

Кахае – не кахае, кахае – не кахае,
Пялесткі адлятаюць у розныя бакі.
Сывітанкі дагараюць, мае гады
зъбіраюць,
А я зъбіраю шчасьце на лузе ля ракі.

Рамонкі залатыя, як сонейкі малыя,
Глядзяць у маладыя нябёсы і маўчаць.
Карэнні сноў даўгія
заблудзяцца ў глыбінях.
І будзем слухаць мы — як зноў
песьні сноў гучаць.

Кахае – не кахае, хапае – не хапае
Мне словаў прабачэнья
для кветак лугавых.
Імгненыне і зынікаюць.
Як хмаркі, адлятаюць.
Рукой ледзь-ледзь ківаюць.
І ўсё. Нябачна іх.

